



УСЁ ГЭТА ВІДАЦЬ З ВЫШЫНІ

З вышыні птушынага палёту вёска Ляскавічы (Іванаўскі раён) — зусім невялікае паселішча.

З той жа вышыні перад мясцовай царквой выразна відаць геогліф — пяцідзесяціметровая клумба рознакаляровых кветак, зробленая ў форме крыжа святой Ефрасінні Полацкай.

Калі ўгледзіцеся — заўважыце старанна дагледжаныя і з любоўю ўпрыгожаныя не толькі царкоўны двор, але і панадворкі вяскоўцаў.

У царкве Раства Прасвятой Багародзіцы створана нядзельная школа. Настаяцель царквы айцец Мікалай ахвотна расказвае, як некалькі гадоў таму агульнымі намаганнямі стваралася гэтая ўнікальная клумба, якую сёння з задавальненнем даглядаюць дзеці.

Вясковы храм 1647 года аднесены да гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь. Яго днямі наведала 25-я міжнародная навукова-творчая экспедыцыя «Дарога да святыняў». Мясцовыя абразы здзіўляюць сваёй выяўленчай сувяззю з роднай вёскай: каля ног Маці Божай намалёваны клубніцы (іх вырошчваюць усе тутэйшыя гаспадары), а на далоні святога ўтульна размясцілася апекаваная Богам і людзьмі вясковая царква.

**Яўген ПЯСЕЦКІ,
фота аўтара.**



О ДА ТЭМЫ

ГЕОГЛІФАМ завецца нанесены на паверхню зямлі геаметрычны або фігурны малюнак памерам звыш чатырох метраў. Чалавек ствараў геогліфы ў розныя часы сваёй гісторыі.

На ўсходзе вёскі ёсць яшчэ адзін унікальны геогліф — высаджаныя дрэвы ў форме слова ЛЕНІН. За паўстагоддзя з часу пасадкі гэты надпіс стаў амаль незаўважным — літары зараслі новым, маладым лесам. Лясны геогліф адыходзіць у мінулае — гэта факт нашай агульнай гісторыі.



Скарытайцеся
вашым смартфонам,
каб адсканаваць
QR-код і ўбачыць
больш фота.